

Сяргей Запрудскі

БЕЛАРУСІСТЫЧНЫЯ ЗАЦІКАЎЛЕННІ САМУЭЛЯ БАГУМІЛА ЛІНДЭ¹

1. У беларускіх энцыклапедычных і даведковых крыніцах пра славутага польскага лексікографа, аўтара *Слоўніка польскай мовы* (1807–1814)² Самуэля Багуміла Ліндэ змешчана даволі неаднастайная інфармацыя. Напрыклад, аўтары *Энцыклапедыі гісторыі Беларусі* звяртаюць увагу найперш на тое, што навуковая спадчына С.-Б. Ліндэ ў ліку прац іншых польскіх даследчыкаў у пачатку XIX стагоддзя служыла тэарэтычным абгрунтаваннем паланізацыі і акаталічвання насельніцтва Беларусі [ЦЕРАШКОВІЧ, ЧАКВІН 1993, 470], сцвярджаюць, што Ліндэ ў ліку іншых польскіх даследчыкаў „імкнуўся тэарэтычна абгрунтаваць погляды польскай і апалалячанай беларускай шляхты на Беларусь як частку Польшчы і разглядаў беларусаў як этнографічную групу польскага народа” [БІЧ 1996, 19]. У энцыклапедычным даведніку *Францыск Скарына і яго час* пра С.-Б. Ліндэ гаворыцца на аснове надрукаванай ім у 1816 г. кнігі *Аб Літоўскім статуце, рускай мовай і друкам выдадзеным паведамленне (O Statucie litewskim russkim jezykiem i drukiem wydanym wiadomość)*: аўтар кнігі „зрабіў заключэнне, што ў выданнях Скарыны стараславянская мова пераважае над беларускай... адзначыў таксама, што літары Акафіста значна прыгажэйшыя за друк Астрожскай бібліі 1581 г.” [ЖУРАЎСКІ 1988, 396]. У даведніку *Статут Вялікага Княства Літоўскага. 1588* (Мінск 1989) сярод іншага сцвярджаецца, што Ліндэ „першы ў навуковай літаратуры паказаў, што Статут 1588 г. быў напісаны на беларускай мове” [СОКАЛ 1989, 476], у энцыклапедыі *Беларуская мова* выказваецца думка, што ў Статуце ВКЛ Ліндэ знайшоў „уплыў народнай гаворкі” [КАХАНОЎСКІ 1994, 271]. У падручніку *Гісторыя беларускага мовазнаўства*

¹ Тэкст з'яўляецца дапрацаванай версіяй даклада, прачытанага аўтарам на польска-беларускіх канферэнцыях у Мінску (21–23 чэрвеня 2003 г.) і Кракаве (1–2 ліпеня 2004 г.). Выказваю сардечную падзяку Р. Радзіку і М. Пташыку за прадастаўленне некаторых недаступных польскіх прац.

² Папрайдзе, апошні шосты том слоўніка быў надрукаваны ў лютым 1815 г. [PTASZYK 1992, 113].

Л. М. Шакуна (Мінск, 1995) імя Ліндэ адзін раз згадваецца ў сувязі з гаворкай пра кнігу С. Буліча *Очерк истории языкоznания в России* (Санкт-Пецярбург, 1904) (паведамлецца, што яе аўтар зрабіў агляд выказванняў аб беларускай мове такіх вучоных як К. Калайдовіч, С.-Б. Ліндэ, Я. Балхавіцінаў, М. Румянцаў), другі раз імя Ліндэ ўзнікае ў сувязі са згадкай пра бібліографічныя апісанні беларускіх пісьмовых помнікаў, зробленых у пачатку XIX ст. [ШАКУН 1995, 8, 39].

Пры ёсёй важнасці пералічаных звестак нельга, аднак, не прызнаць, што ў беларускай літаратуре і, асабліва, у падручніку Л. Шакуна пра Ліндэ прыведзена вельмі скупая інфармацыя. У кнізе Шакуна абодва разы аўтар *Слоўніка польскай мовы* фігуруе толькі ў пераліках, як „адзін з некалькіх”; у другім выпадку яго імя прыцягнута ў тым ліку як ілюстрацыя да гаворкі пра невысокі ўзровень навукі ў пачатку XIX ст., „недастатковае знаёмства вучоных з фактамі беларускай мовы” [ШАКУН 1995, 39].

Прыведзеныя кваліфікацыі, аднак, пакідаюць у чытача некаторыя пытанні. У прыватнасці, не вельмі зразумела, як стасующа згаданыя вышэй імкненні Ліндэ тэарэтычна аргументацыяй на карысць харектарыстыкі мовы Статута 1588 г. як беларускай (апошняе, несумненна, трэба было б кваліфікаваць як выразна „прабеларускую” акцыю). Відавочна, існуе патрэба больш грунтоўнага асвятлення беларусістычных зацікаўленняў польскага навукоўца.

2. Больш глыбокое азнямленне з прысвечанай Ліндэ беларускай літаратурай прымушае задаць і іншае пытанне: у якой меры ў працэсе падрыхтоўкі свайго слоўніка навуковец выкарыстоўваў (калі выкарыстоўваў) беларускі матэрыял? У той час, як адны аўтары лічаць, што прыцягненне Ліндэ беларускай лексікі было значным, другія мяркуюць, што яно было хутчэй эпізадычным. Ёсць таксама даследчыкі, якія адмаўляюць сам факт такога выкарыстання.

2.1. Да ліку першых аўтараў належыць П. Бяссонаў, які сцвердзіў, што Ліндэ „увёў многія беларускія народныя выразы... у свой манументальны *Слоўнік польскай мовы...*: у гэтай справе ён аказаўся непараўнальная больш уважлівым, навуковым і нават бесстэроннім у параўнанні з нашымі ўласнымі, нядайнімі дамарослымі спробамі” [БЕССОНОВ 1871, XXI]³. Прыхільнікамі думкі аб tym, што беларускі лексічны матэрыял быў шырока выкарыстаны ў слоўніку

³ Як этнографа П. Бяссонава асабліва цікавілі этнографічныя рэаліі; падобна, ён ацаніў слоўнік Ліндэ так высока акурат з-за багацця пададзенай у слоўніку лексікі гэтага разраду. Пра тое, што праца Ліндэ часам выходзіла па-за рамкі філалагічнай і набывала рысы энцыклапедыі, пісалі яшчэ сучаснікі Ліндэ; гл., напрыклад: Rys 1822, 20.

Ліндэ, з'яўляюцца таксама аўтар манографіі аб польскіх даследчыках беларускага фальклору і мовы М. Аляхновіч [OLECHNOWICZ 1986, 216] і аўтар нататкі, змешчанай у 1996 годзе на 225-я ўгодкі Ліндэ ў адрыўным календары „Наш край” [ЛЕЎЧЫК 1996]. Цікава пры гэтым адзначыць: на адрозненне ад П. Бяссонава М. Аляхновіч лічыў, што Ліндэ багата выкарыстаў перадусім беларускія друкаваныя матэрыялы XVI і XVII стст., затое вусныя крыніцы беларускай мовы прыцягнуў у значна меншай ступені [OLECHNOWICZ 1986, 216].

2.2. Памяркоўныя ацэнкі выкарыстання Ліндэ беларускага матэрыялу знаходзім у А. Пыпіна і А. Крывіцкага. У канцы XIX ст. першы зазначыў, што Ліндэ „выкарыстаў народны беларускі матэрыял для свайго слоўніка” [Пыпін 1892, 37]. У нядайней працы А. Крывіцкага (а ўслед за ім і каментатарамі нядайна перавыдадзенага першага тома *Беларусаў* Карскага) выказана думка пра тое, што ў слоўніку Ліндэ (акрамя польскай) пададзена таксама лексіка беларускіх гаворак [КРЫВІЦКІ 2003, 37; КАРСКІЙ 2006, 385]⁴.

2.3. Адмаўленне наяўнасці беларускага складніка ў слоўніку Ліндэ знаходзім у двух даследаваннях Т. Левашкевіча [LEWASZKIEWICZ 1980, LEWASZKIEWICZ 1981]. У першай працы аўтар зазначыў, што да пералому XVIII–XIX стст. беларуская і ўкраінская мовы трактаваліся як гаворкі расійскай [LEWASZKIEWICZ 1980, 39]. У другой працы Т. Левашкевіч зрабіў спецыяльную агаворку аб tym, што адсутнасць беларускіх і украінскіх слоў сярод славянскіх паралеляў у слоўніку Ліндэ вынікае з таго, што за часамі ўкладальніка *Слоўніка польскай мовы* беларуская і украінская мовы разглядаліся як гаворкі расійскай мовы [LEWASZKIEWICZ 1981, 135]. У сваіх ацэнках Т. Левашкевіч сыходзіць з таго, што беларуская і украінская мова былі абмінuty Ліндэ ў ягоным пераліку славянскіх моў і дыялектаў, з якіх ён чэрпаў паралелі для польскіх слоў.

2.4. Не вельмі выразнае выказанне адносна выкарыстання Ліндэ беларускага матэрыялу месціца ў працы Я. Карскага *Беларусы*. Паводле заснавальніка беларускай філагогіі, „збор матэрыя-

⁴ Наяўнасць у слоўніку Ліндэ беларускай лексікі, здаецца, стала для некаторых беларускіх мовазнаўцаў своеасаблівай легендай. Акурат гэтай прычынай трэба тлумачыць выказанне ў каментарах да нядайна выдадзенага першага тома *Беларусаў* Я. Карскага меркаванне аб tym, што нібыта Ян Чачот дасылаў Ліндэ для слоўніка беларускія лексічныя матэрыялы [КАРСКІЙ 2006, 385]. Але ж *Слоўнік польскай мовы* Ліндэ пачаў друкавацца ў 1807 г. (калі Чачоту было ўсяго 11 гадоў), а скончыў публікацыю ў 1815 г., калі Чачот яшчэ нават не быў студэнтам Віленскага ўніверсітэта... У 1994 г. у якасці беларускіх Г. Каҳаноўскія кваліфікаваў засведчаныя ў рыхтаваным Ліндэ агульнаславянскім слоўніку лексемы *сваўльнік, стапецце, заносны, наскочыць, іглісты, худаваты, бызвыходны, высокадзяржайны, лагодны, шукальны* [КАХАНОЎСКІ 1994, 271], аднак у дачыненні да большасці пералічаных слоў падобнае спвярджэнне выглядае неабгрунтаваным.

лаў для польскага слоўніка ў пачатку XIX ст. прымусіў закрануць мімаходзь і мову некаторых юрыдычных заходнерускіх помнікаў, напрыклад, Літоўскага Статута 1588 г.” [КАРСКІЙ 2006, 283]. Пад „польскім слоўнікам” тут маецца на ўвазе, несумненна, слоўнік Лінда. Што ж да эпізадычнага апісання ў пачатку XIX ст. некаторых беларускіх юрыдычных помнікаў, то тут, напэўна, падразумівалася праца Лінда 1816 г. *O Statucie litewskim russkim jezykiem i drukiem wydanym wiadomość*. З выказвання Карскага незразумела, якое дачыненне апошняյ праца Лінда мела да збору матэрыялаў для слоўніка, выданне якога было ажыццёўлена ў 1807–1815 гг.

2.5. Нягледзячы на тое, што сярод прыведзеных меркаванняў асобныя маглі быць кваліфіканы як „асабліва верагодныя”, больш мэтазгодна прызнаць патрэбу спецыяльнага вывучэння праблемы ўдзелу беларускай лексікі ў слоўніку Лінда. Некаторыя лексемы ў сваім слоўніку (напрыклад, **bajdak**, **bakuła**, **bałaka**, **dopuscić się się**, **gleba**, **hledzić**, **jar**, **kidać** і інш.) Лінда падаў як архаізмы, аднак папраўдзе сярод іх былі і рэгіяналізмы [MATUSZCZYK 1994, MATUSZCZYK 1998]⁵. З’яўляючыся самастойнай праблемай, тэма беларускага лексічнага ўдзелу ў складзе слоўніка Лінда, аднак, выходзіць за межы гэтага даклада.

2.6. Дагэтуль найбольш падрабязнымі працамі, у якіх асвятляеца беларусістычная дзейнасць Лінда, з’яўляюцца адпаведныя раздзелы з манографій А. Пыпіна і М. Аляхновіча. А. Пыпін не без здзіўлення звярнуў увагу на ту ю акалічнасць, што „літаратуру царкоўнай мовы”, надрукаваную не толькі ў Кракаве, але і ў „заходнерускім краі”, Лінда лічыў складовай часткай польскай культурнагісторычнай спадчыны. Расійскі даследчык падрабязна пераказаў меркаванні Лінда адносна ролі польскіх арыстакратаў і польскіх

⁵ Б. Матушчык разглядае архаізмы і рэгіяналізмы Лінда пераважна ў рамках польскага дыялектнага кантынента. З працы даследчыцы вынікае, што некаторыя з іх (напрыклад, **bajdak** і **bakuła**) у часы Лінда не былі засведчаны ў польскамоўных пісьмовых крыніцах. Пазней, аднак, лексема **bajdak** была адлюстравана ў віленскім і варшаўскім слоўніках з указаннем на яе рэгіянальны характар, а формы **bakuły** і **bakulię** былі пададзены ў *Слоўніку польскіх гаворак* Я. Карловіча [MATUSZCZYK 1994, 78, 80]. Слова **байдак** і **бакула** вядомы жывой беларускай мове (параўн.: ЭСБМ 1, 277–278, 284). Бадай, падобныя лексемы трапілі у слоўнік Лінда з вуснай „крэсовай” польскай мовы, аднак выявіць іх нялёгка, бо лічыцца, што слоўнік Лінда месціць адносна „вельмі мала” дыялектызмаў [WALCZAK 2003, 37]. Пры гэтым Лінда падаў геаграфію гэтых слоў толькі ў 17-ці выпадках (у тым ліку паходжанне 11-ці слоў пададзена як „з Літвы”, „з Русі”) (таксама). Тэарэтычна беларусізмы маглі трапіць у слоўнік Лінда і праз пісьмовыя крыніцы – праз творы даўніх польскамоўных аўтараў, якія мелі дачыненне да Беларусі (С. Буднага, М. Сматрыцкага), іншых польскіх аўтараў, мова якіх зазнала ўплыў (стара)беларускай („рускай”) [KURZOWA 1985, 44–45], або праз пераклады са старabelарускай на польскую (напрыклад, Статута Вялікага Княства Літоўскага).

друкарня ў развіцці беларускага кнігадрукавання, з аднаго боку, і месца „рускай” мовы ў польскай гісторыі і культуры⁶. Пыпін таксама зафіксаваў ацэнкі Ліндэ, згодна з якімі беларуская мова XVI ст. з лексічнага боку мала чым адрознівалася ад польскай; паводле думкі Пыпіна, такое меркаванне Ліндэ магло абумоўлівацца тым фактам, што ў тагачаснай кніжнай беларускай мове (у Пыпіна: „у заходнерускай мове”) было многа лексічных запазычанняў з польскай мовы [Пыпін 1892, 32–33]. Пыпін, бадай, амбівалентна ставіўся да беларускай мовы, лічачы яе адначасова і самастойнай адзінкай, і складовай часткай расійскай мовы. Увогуле расійскі наўковец натуральным чынам разглядаў працы Ліндэ ў кантэксле зацікаўлення апошняга расійскай культурай і расійскай мовай. У цэлым Пыпін назваў разгляд Ліндэ кнігі Сопікава „выдатным для свайго часу”.

Што ж да манографіі М. Аляхновіча, то ў ёй сцвярджаецца, што ў пачатку XIX ст. Ліндэ ініцыяваў зацікаўленне беларускай мовай. Гэтае зацікаўленне было рэалізавана ў 1815–1816 гг. падчас падрабязнага разгляду Ліндэ выдадзенай у 1813–1815 гг. у Санкт-Пецярбургу працы В. Сопікава *Опыт российской библиографии*. У сваім артыкуле *O literaturze slowiansko-rosyjskiej*⁷ Ліндэ адгукнуўся на публікацыю Сопікава, дзе закрануў і некаторыя праблемы беларускай мовы. Затым Ліндэ надрукаваў ужо згаданую працу пра Статут Вялікага Княства Літоўскага 1588 г., дзе сярод іншага назваў мову Статута беларускай, пры гэтым падкрэсліўши апошнія слова [OLECHNOWICZ 1986, 215–218]. Ліндэ прыйшоў да такой высновы, абавіраючыся на некаторыя меркаванні В. Сопікава. Сопікаў называў выдадзеное ў Вільні ў 1596 г. *Казанне св. Кірылы аб антыхрысціанстве* С. Зізанія беларускім творам, а Ліндэ заўважыў, што мова Статута ў асноўных сваіх рысах супадае з мовай твора Зізанія. Ліндэ

⁶ У прыватнасці, Пыпін прывёў наступныя меркаванні Ліндэ: „у нашым Краіве выйшлі першыя на царкоўнай мове выданні; Кіеў, Супрасль, Пачаеў, Нясвіж, Львоў, Вільня і інш. удзельнічалі ў друкаванні царкоўных кніг; імёны князёў Астрожскіх, Радзівілаў, Саламярэцкіх, графаў Хадкевічаў праславіліся спрыяннем гэтай галіне славянскай літаратуры; Літоўскія Статуты, першы і трэці, выйшлі на рускай мове; усе Ягелоны аж да Жыгімонта Аўгуста ў Літве пісалі па-руску, давалі граматы і прывілеі, а паводле слоў нашага Бантке (у яго гісторыі кнігадрукавання), здаецца, некаторыя з іх не надта добра ведалі польскую мову і, прынамсі, Казімір Ягелон раней умееў па-руску, чым па-польску...” [Пыпін 1892, 32–33].

⁷ У Аляхновіча і іншых крэйніцах: *O literaturze rosyjskiej*. Рэцензія Ліндэ на працу Сопікава, папраўдзе, пачынала друкавацца пад назвой *O literaturze rosyjskiej*, але на працягу друкавання (спачатку ў змесце да тома III, а з 1816 г. – і ў змесце, і ў загалоўках чарговых урыўкаў) назва была ўдакладнена. Спасылаючыся назней на свой артыкул, у кнізе *O Statucie litouskim russkim jezykiem i drukiem wydanym wiadomość* Ліндэ назваў яго нарысам „славянска-расійскай” літаратуры [LINDE 1816, 1].

параўнаў паралельныя фрагменты са Статута і надрукаванай на царкоўнаславянскай мове Астрожскай бібліі і прыйшоў да высновы, што беларуская мова не была падобнай ні да польскай, ні да стара-царкоўнаславянской [OLECHNOWICZ 1986, 218]. Паводле Лінда, беларуская мова была аўтахтоннай мовай насельніцтва Вялікага Княства Літоўскага [ТАМСАМА]. М. Аляхновіч зазначыў, што менавіта ад Лінда ў польскай навуковай літаратуре ідзе традыцыя разглядаць мову Статута як беларускую [OLECHNOWICZ 1986, 75, 124, 218].

2.7. Яўна недаацаніў уклад Лінда ў беларусістыку пачынальнік беларускай філалогіі Я. Карскі, які ў сваім аглядзе прац аб беларускай мове з водгуку Лінда на працу В. Сопікава няўхвальна прывёў толькі адно меркаванне польскага аўтара, згодна з якім беларуская мова ўяўляе сабой „bardzo do polszczyzny zblizony dialekt” [КАРСКІЙ 2006, 324]. Што да працы Лінда аб Статуте Вялікага Княства Літоўскага, то і тут Я. Карскі звярнуў увагу толькі на тое, што Лінда „даводзіць, што заходнерускі дыялект бліжэйшы да польскай, чым да рускай мовы. Разглядаючы лексічны склад Статута, ён кладзе ў аснову польскую мову, а рускія слова пазначае толькі як заносныя” [ТАМСАМА]. Я. Карскі не ўлічыў ні часу напісання прац Лінда, ні мэтэрыялу, якім карыстаўся польскі даследчык, ні (даволі невысокага) агульнага ўзору тагачаснай лінгвістыкі, ні мэтаў, паставленых Лінда пры напісанні сваіх прац. Відавочна, неабгрунтаванай з'яўляецца заўвага Я. Карскага аб тым, што нібыта Лінда трактаваў „рускія” слова ў беларускай мове выключна як „ заносныя”.

3. Папраўдзе, у вялікай, надрукаванай у 8-мі фрагментах, рэцэнзіі-артыкуле 1815–1816 гг. на працу В. Сопікава Лінда некалькі разоў закранаў тэмы, якія мелі дачыненне да беларускай культуры. Звяртанне да гэтых тэмаў адбылося пад уплывам прац Т. Чацкага, Ф. Бэнткоўскага, Е.-С. Бантке, Ё. Добраўскага і, вядома ж, В. Сопікава. У сувязі з ростам цікавасці да гісторыі пісьменства ў 1810-я гг. існаваў попыт на гісторыяграфію кнігадрукавання і бібліографічныя апісанні, і сваёй працай Лінда імкнуўся задаволіць гэты попыт, звяртаючы ўвагу найперш на тыя з'явы, якія маглі быць цікавымі адначасова і для польскага, і для расійскага грамадства. Таму зусім не дзіўна, што ўжо ў 1816 г. вялікія фрагменты рэцэнзіі Лінда былі надрукаваны ў Расіі ў перакладзе на рускую мову [гл.: Лінде 1816]. Аналізуючы каталог Сопікава, Лінда звярнуў увагу на тое, што мову не ўсіх надрукаваных кірылічнымі літарамі выданняў трэба кваліфікаваць як царкоўнаславянскую, „шмат ёсць напісаных па-маларасійску або па-беларасійску” [LINDE 1815–1816. Т. III, 31]. Лінда прывёў выказванне Сопікава, згодна з якім беларуская мова з'яўлялася мовай людзей грэцкага вызнання (г. зн. праваслаўных), што жылі у Белай Русі і Польшчы. Расійскі бібліограф зазначыў, што

„вучоныя манахі ў гэтых землях аж да канца XVII стагоддзя амаль усе свае тэалагічныя і маралістычныя творы пісалі на гэтай мове; яна ёсць сумесь моў славянскай, рускай, польскай, а часткова і лацінскай”. Кніга Сопікава, у якой некаторыя старыя кнігі называліся беларускімі, а таксама было змешчана адно з першых у XIX ст. вызначэння беларускай мовы, паслужыла зыходным пунктам для ўласных беларусазнаўчых разваг Ліндэ.

Так, навуковец вельмі ўважліва і падрабязна разгледзеў тыя месцы кнігі Сопікава, у якіх гаворка ішла пра Скарыйну; прысвечаны Скарыйне, чацвёрты фрагмент рэцэнзіі Ліндэ заняў у часопісе больш за 20 старонак⁸. Гэты агляд прац „паляка” [LINDE 1815–1816, Т. III, 28, 297], „нашага суайчынніка” Скарыйны [LINDE 1815–1816, Т. III, 277] уяўляў сабой каментаваны пераказ, з выкарыстаннем „больш за ўсё артыкулаў Добраўскага” [ВЛАДИМИРОВ 1888, X], адпаведных урыўкаў працы Сопікава. У другім фрагменце свайго артыкула Ліндэ напісаў нават, што з твораў Скарыйны (поруч з творамі М. Сматрыцкага) „не адна важная выпіска ўвайшла ў Польскі слоўнік” [LINDE 1815–1816. Т. III, 29], аднак у дачыненні да Скарыйны такую кваліфікацыю трэба аднесці або на рахунак паспешлівасці, або на рахунак публіцыстычнага перабольшання: сярод крыніц слоўніка твораў Ф. Скарыйны няма [гл.: HRABEC, PEPŁOWSKI 1963].

У прысвечаным Скарыйне фрагменце сваёй рэцэнзіі Ліндэ тройчы выказаў меркаванні адносна мовы твораў беларускага першадрукара. Першы раз, грунтуючыся на 4-х радках, змешчаных на тытуле кнігі *Ioū*, Ліндэ заўважыў, што „мова Скарыйны блізкая да нашай польскай” [LINDE 1815–1816. Т. III, 281]. Другі раз Ліндэ запярэчыў выказанай Добраўскім думцы, згодна з якой Скарыйна ў сваіх творах адаптаваў традыцыйна ўжываную царкоўнаславянскую мову такім чынам, каб яна была лепш зразумелая расійцам. Паводле Ліндэ, Скарыйна хутчэй пісаў свае творы „на рускім дыялекце, вельмі блізкім да польскай мовы” [LINDE, 1815–1816. Т. III, 292]. Нарэшце, прывёўшы шэраг паланізмаў з твораў Скарыйны, Ліндэ заўважыў, што Скарыйна „нямала дадаў рускай мовы, а ў прадмове да кнігі Эсфір згадвае пра **сваю прыродную рускую мову**” (выдзелена Ліндэ. – С. З.) [LINDE 1815–1816. Т. III, 293]. Такім чынам, у рэцэнзіі на працу Сопікава Ліндэ кваліфікаваў мову Скарыйны як – вельмі блізкую да польскай і нятоесную царкоўнаславянскай – **русскую мову (ruski język)**, што, зразумела, не супа-

⁸ Ліндэ распрацоўваў скарыйнаўскі сюжэт свайго артыкула з асаблівым задавальненнем, што было заўважана ўжо перакладчыкам працы Ліндэ на расійскую мову Качаноўскім [Лінде 1816, 132].

дала з тэрмінам **расійская мова**)⁹. Такое меркаванне Ліндэ можна суаднесці з думкай Бантке, які сцвярджаў, што Скарына перакладаў на „рускі дыялект, якім карыстаюцца каля Полацка” [цыт. паводле: НЕМІРОЎСКІ 1988, 254].

Рыхтуючы пазней сваю манографію аб розных выданнях Статута, Ліндэ, аднак, скарэкіраваў свае ранейшыя погляды і выказаўся на карысць наяўнасці ў мове Скарыны значнага царкоўнаславянскага пласта (гэтым самым фактычна падтрымаўшы меркаванне Добраўскага, з якім раней спрачаўся): „хочь у Скарыны назіраем дамешку рускай мовы да царкоўнай, старая славянская мова ў яго выразна пераважае” [LINDE 1816, 18].

У 7-м фрагменце сваёй працы ў спецыяльным адступленні Ліндэ парадаўнаў мову выдадзенага ў Вільні ў 1596 г. *Казання св. Кірыла аб антыхрысце* С. Зізанія з прыведзеным у гэтым жа творы аналагічным польскім тэкстам і прыйшоў да высновы, што беларуская мова адрозніваецца ад польскай „толькі канчаткамі слоў – скланияльных і спрагальных, але рэдка калі лексікай” [LINDE 1815–1816. Т. V, 13].

Значэнне публікацыі Ліндэ для беларусістыкі было ў тым, што яе аўтар звярнуў увагу на існаванне вялікай колькасці надрукаваных па-беларуску кніг, падрабязна пісаў пра выданні Скарыны і спрабаваў ахарактарызаваць мову, на якой яны напісаны, парадаўнаў беларускую і польскую мовы і прыйшоў да высновы пра іх вялікое лексічнае падабенства.

З беларусістычных тэм у рэцэнзіі Ліндэ таксама звяртаюць на сябе ўвагу невялікія (але напісаныя з выразным натхненнем) фрагменты, звязаныя з С. Будным, дзейнасцю друкароў Мамонічаў і інш.

4. Новым этапам у беларусістычных зацікаўленнях Ліндэ стала выдадзеная ім у 1816-м (фактычна друкаванне было завершана ў 1817-м) годзе кніга *O Statucie litewskim russkim językiem i drukiem wydanym wiadomość*, якая лічыцца „першай ў Польшчы бібліяграфічнай манографіяй, заснаванай на моўным і тыпаграфічным методах”, якой уласцівы „наватарскія харектар закранутых проблем”

⁹ Выкарыстанне Ліндэ ў якасці наймення мовы Скарыны, а таксама першага і трэцяга статутаў ВКЛ тэрміна **руская мова** схіліла перакладчыка гэтай працы Ліндэ на рускую мову М. Качаноўскага (дзеля ўнікнення змешвання гэтага тэрміна з „нашим **российским** [языком]”) адмежаваць тэрмін **ruski język** ад аналагічнага наймення, выкарыстоўванага ў тагачаснай расійскай літаратуры. Ён зрабіў гэта шляхам перакладу польскага тэрміна **ruski język** як **русский язык**, пазначыўшы, што тэрмін **руская мова** (**ruski język**) ужываецца польскімі аўтарамі для наймення мовы жыхароў Мінскай, Кіеўскай, Валынскай і Падольскай губерняў [Лінде 1816, 122].

[BŁAŻEJEWICZ 1981, 45]. Манаграфія Ліндэ пэўным чынам паўплывала на ажыўленне даследавання ў гэтай галіне [MICHALSKI 1981, 21].

З польскімі перакладамі Статута Ліндэ быў знаёмы, калі яшчэ рыхтаваў сваю лексікографічную працу: кансультатацыі наконт нейкіх „складаных фрагментаў” Статута ён атрымліваў ад А. Чартарыскага [PTASZYK 1983, 151]. Яшчэ ў лютым 1797 г. Ліндэ пісаў, што ў задуманым ім *Слоўніку польскай мовы даўніх і новых часоў* у якасці крыніцы польскай мовы ён будзе выкарыстоўваць у тым ліку *das Litthauische Statut*; пад гэтай крыніцай разумелася віленскае польскамоўнае выданне трэцяй рэдакцыі Статута 1744 г. [PTASZYK 1983, 139, 144]¹⁰. У *Слоўніку польскай мовы* ў якасці ілюстрацыйнага матэрыялу сустракаюцца цытаты са Статута (напрыклад, пры словах **kora, horodniczy – horodowy**). Праца пра Статут спачатку планавалася да друку ў „Pamiętniku Warszawskim”, дзе была анансавана (Linde 1815–1816. Т. IV, 295), але яе памер аказаўся настолькі вялікім, што яе прыйшлося выдаць асобнай кнігай. Напісанне дадзенага даследавання замовіў Ліндэ рэдактар „Pamiętnika Warszawskiego” Ф. Бэнткоўскі, які незадоўга перад тым знайшоў асобнік Статута 1588 г. у бібліятэцы графа Яна Сухадольскага. Праца пачала друкавацца тады, калі яна была яшчэ далёкая да завяршэння; гэта дало вынікам змушанае ўключэнне ў яе на прасунутым этапе некаторых ўдакладненняў і цэлага шэрагу дадаткаў.

Займаючыся апісаннем і супастаўленнем розных (беларускага, польскіх і рускага) выданняў „каштоўнага помніка славянска-польскай літаратуры” [LINDE 1816, 2], Ліндэ быў павінен асэнсаваць і пытанне мовы, на якой Статут быў напісаны. Гэтую тэму Ліндэ разгледзеў у другім раздзеле сваёй працы, які называўся *Аб графіцы і мове Статута* [LINDE 1816, 11–19].

Найперш услед за Сопікавым польскі даследчык звярнуў увагу на асабліві, падобны да рукапіснага, друк Статута і ўслед за Сопікавым выказаў правільную здагадку, што спецыяльны друк быў выкарыстаны дзеля распадабнення з царкоўнымі кнігамі [LINDE 1816, 5, 12].

Ліндэ аддаў належнае таму, што ў 3-м артыкуле III раздзела Статута мова дакумента называлася „рускай”: „на руский езык предложона и руским же писмом” [СТАТУТ 1989, 112]. Недыферэнцыяванае выкарыстанне некаторымі тагачаснымі польскімі аўтарамі тэрмина **Ruski język** вымусіла Ліндэ зрабіць заўвагу адносна таго,

¹⁰ Аналізуучы ў 1816 г. розныя польскамоўныя выданні Статута, Ліндэ прыйшоў да высьновы, што пашкоджаны асобнік, з якім ён працаваў у Вене, робячы з яго вышэйші для свайго слоўніка, быў выдадзены не ў 1744-м, а ў 1694-м годзе [LINDE 1816, 69].

што гэты выраз нярэдка ўжываўся неўласціва: напрыклад, Т. Чацкі ў некаторых выпадках змешваў назыву **руская мова** з назвамі **царкоўная мова і расійская мова** [LINDE 1816, 12]. Аднак **руская мова** моцна адрозніваецца ад гэтых ідыёмаў, і, сцвярджае Ліндэ, „расіянін, які з захапленнем дэкламуе творы Ламаносава, Дзяржавіна і г.д., а таксама грэцка-расійскі (праваслаўны – С. З.) святар, які ўсю славянскую Біблію ведае напамяць, не зразумее ніводнага артыкула рускага літоўскага статута настолькі, што ўзнікла патрэба выдаць статут у перакладзе на расійскую мову” [ТАМСАМА]. Зыходзячы з таго, што мова Статута не адрозніваецца ад мовы кваліфіканага Сопіковым як беларуское *Казання св. Кірылы аб антыхрысце*, Ліндэ назваў мову Літоўскага статута **Беларускай**, выдзеліўшы ў тэксце гэту назыву [LINDE 1816, 13]. Беларуская мова Статута падобная да польскай; на думку Ліндэ, яна паддаецца перакладу на польскую мову шляхам пераробкі на польскі лад канчаткаў назоўнікаў і дзеясловаў. Мімаходзь Ліндэ зауважыў, што акурат такім способам (шляхам пераробкі канчаткаў) здзяйсняўся пераклад Статута на польскую мову і што засведчаная ў польскім перакладзе выразная чысціня польской мовы (якая, паводле Ліндэ, ужо пачынала скажацца) тлумачыцца акурат моцнай моўнай залежнасцю ад арыгіналу [LINDE 1816, 15].

Зрэшты, у „рускім” Літоўскім Статуте ёсьць нямала слоў, не вельмі звычайных для палякаў. Многа ёсьць таксама слоў, якія палякі з-за розніцы ў графіцы разумеюць з цяжкасцю. Некаторыя слова ўжываюцца ў адрозных ад польскіх лексем значэннях. Нарэшце, у „рускай” мове ёсьць даволі шматлікія слова, якія да адпаведных польскіх вельмі непадобныя або й зусім незразумелыя для палякаў, затое блізкія да расійскай або да стараславянскай [LINDE 1816, 15–17]. Свае развагі Ліндэ пацвярджаў, прыводзячы адпаведныя спісы слоў¹¹.

Звяртаючыся да вызначэння беларускай мовы Сопікова, Ліндэ аспрэчыў уклад у фарміраванне беларускай мовы лацінскай мовы („лаціны ў нашым Рускім Статуте няшмат”, с. 17), затое звярнуў увагу на абмінуты Сопіковым пласт нямецкіх запазычанняў (якія, на яго думку, у Статуте амаль тыя самыя, што і ў польской мове).

¹¹ Так, напрыклад, згодна з Ліндэ, палякам у „рускай” мове былі далёкія наступныя слова і выразы: *большій, борздо, борзый, яко наборзде, ведь же, венчальна жона, вернуты, вздоімом, вон 'преч', дойлид, дойлидский, дочка, дубцы, дубят кожы, ждати, дождати, неждучи, жеребец кинути, здешний, злишок, клейно, закликати, докличет ли, кожка, коли, колько, куст, нет, огурний, пир, плиста, полтина, после, празник, пуга, путь, смотрити, сорок, судно, себр, себрений, селезень, скатерка, теперь, теперешний, топкий, тяжатися, утка, с хоромами, шурин* [LINDE 1816, 16–17].

Змешчаныя ў Статуте фрагменты з Бібліі, на думку Ліндэ, узяты не з Астрожскай Бібліі і не з Бібліі Скарыны. Біблейскія фрагменты ў Статуте – гэта вынік адвольнай працы нейкага беларускага перакладчыка, які арыентаваўся на вусную мову сваіх землякоў. Не выключана таксама, што змешчаныя ў Статуте фрагменты з Бібліі запазычаны з нейкага раней перакладзенага беларускага тэалагічна-маральнага твора [LINDE 1816, 18–19]. Далейшы лёс беларускага дыялекта Ліндэ звязваў з гісторыяй Статута ВКЛ.

Такім чынам, у манографіі Ліндэ істотнымі для беларусістыкі аказаліся размежаванне беларускай („рускай”), расійскай і стара-славянскай моў у якасці асобных ідыёмаў і кваліфікацыя мовы Статута як беларускай. Зыходзячы з гісторычнай назывы беларускай мовы (**руская мова**) і тагачаснай ужывальнай назывы расійскай мовы (**język rosyjski, российский язык**) Ліндэ указаў на анталагічную розніцу паміж беларускай і расійскай мовамі. Не пазбаўленымі цікавасці і пацверджанымі сучаснымі даследчыкамі [ЖУРАЎСКІ 1989] аказаліся прыватныя меркаванні Ліндэ адносна спецыфікі друку Статута, ступені падабенства беларускай і польскай моў, наяўнасці ў Статуте лацінізмаў і інш.¹²

Меркаванні Ліндэ адносна кваліфікацыі мовы Статута выклікалі дыскусію ў польскай навуцы. Погляд Ліндэ аспрэчыў І. Лялевель; меркаванне аўтара працы *Аб літоўскім статуте...* у 1820-я гады падтрымаў І. Даніловіч, у 1840-я гг. – А. Міцкевіч, у 1850-я – М. Вішнеўскі [OLECHNOWICZ 1986, 75, 124, 218].

5. Звяртанне Ліндэ ў 1815–1816 гг. да некаторых проблем беларускай мовы можна разглядаць як своеасаблівы *post scriptum* да выдадзенага ім у 1807–1815 гг. *Слоўніка польской мовы*. Як вядома, Ліндэ меў панславістычныя погляды і свой слоўнік рабіў дзеля рэалізацыі панславістычных ідэй [LEWASZKIEWICZ 1980]. Дзякуючы знаёмству ў 1814–1815 гг. з некаторымі працамі, дзе закраналася гісторыя беларускага кнігадрукавання і пісьменства (працы Сопіка-ва, Добраўскага, Бантке), Ліндэ ўбачыў, што з поля ягонага зроку выпала яшчэ адна – лексічна вельмі блізкая да польскай – славянская мова, якая мае багатыя пісьмовыя традыцыі. Пасля завяршэння выдання *Слоўніка польской мовы* Ліндэ працягваў збіраць матэрыял з розных славянскіх моў, спадзеючыся рэалізаваць свой панславістычны праект, таму выяўленне „новай” (ды яшчэ вельмі падобнай да польскай) славянскай мовы не магло не выклікаць

¹² А. Жураўскі канстатуе выкарыстанне пры друкаванні Статута спецыяльнага курсіва з мэтай адрозніць свецкае выданне ад рэлігійных кніг [ЖУРАЎСКІ 1989, 503], звяртае ўвагу на характэрнае мове Статута „песнае ўзаемадзяянне беларускай мовы з польскай” [506], фіксуе „умераны” пласт лацінізмаў [506] і інш.

ягонага энтузіязму. Да следаванню польска-ўсходнеславянскіх гісторычна-культурных сувязяў спрыяла ў гэты час і палітычная кан'юнктура, якая заахвочвала акцэнтаваць увагу на супольных з'явах у палякаў і расіян („рускіх”).

6. Апошні раз Ліндэ ўскосна закрануў беларусістычныя праблемы ў прадмове да перакладзенай ім Учебной книги российской литературы (*Rys historyczny literatury rosyjskiej*) М. Грэча (Варшава 1823). Вяртаючыся да ўжо паставленай ім раней праблемы неабходнасці размяжоўваць паняцці *руская* і *расійская мова*, ён паўторна прапанаваў сваю дыферэнцыяцыю, прывёўшы гэтym разам цэлы шэраг назваў роднасных ідывімаў, што патрабавалі, на яго думку, больш дакладнага акрэслення: **славянская, царкоўная, русская, маларасійская, беларуская, расійская мовы** [LINDE 1823, XIII]. Пры гэтym *рускай* ён называў мову, якая „была ва ўжытку ў Маскве і ваколіцах да часу Пятра Вялікага і трохі пазней”, **беларускай** – „на якой народ размаўляе ў Літве і часткова на Валыні”, **сучаснай расійскай** – „якая ўзнікла пасля Пятра Вялікага”. Сэнсоўным у гэтай дыферэнцыяцыі было аддзяленне „гістарычнай” **рускай мовы** ад усіх тагачасных трох жывых усходнеславянскіх моў: украінскай (**маларасійскай**), беларускай і тагачаснай расійскай. Аднак у дадзеным выпадку, падпаўшы, магчыма, пад упłyў нейкіх расійскіх аўтараў, Ліндэ яўна звузіў арэал бытавання **рускай мовы**, абмежаваўшы яго Москвой і ваколіцамі. Не пазбаўленая элементаў расцыянальнасці, ягоная дыферэнцыяцыя не была, аднак, прынята тагачасным расійскім грамадствам, якое знаходзілася ў працэсе бурнага этна-гістарычнага самапазнання. Ліндэ запярэчыў Булгарын, сцвердзіўшы, што для сапраўдных рускіх **руская і расійская мовы** – гэта адно і тое ж [БУЛГАРИН 1823]. Такім чынам, азначэнне **рускі** ўсё часцей стала выкарыстоўвацца як важны этнонім для расійскай гісторыі, які, аднак, не павінен быў мець дачынення (ці мець толькі ўскосныя адносіны) да гісторыі беларускай.

7. На кароткі час Ліндэ блізка дакрануўся да некаторых вельмі важных пісьмовых помнікаў беларускай гісторыі: выданняў Ф. Скарыны, Статута Вялікага Княства Літоўскага і інш. Першы аналіз Статута дазволіў Ліндэ ідэнтыфікаўваць беларускую мову як адрозную і ад польскай, і ад расійскай, і ад царкоўнаславянскай. Верагодна, з прычыны таго, аднак, што паглыбленая распрацоўка беларускай тэматыкі не магла прыносіць палітычных дывідэндаў Ліндэ неўзабаве перастаў акцэнтаваць беларускі ракурс польска-ўсходнеславянскіх сувязяў, звузіўшы яго да польска-расійскага.

Літаратура:

- БЕССОНОВ 1871: Бессонов П., *Белорусские песни*, Москва.
- БІЧ 1996: Біч М., *Станайленне нацыянальнай гісторыяграфічнай канцэпцыі*, [у:] Энцыклапедыя гісторыі Беларусі, Т. 3, Мінск 1996, с. 19–22.
- БУЛГАРИН 1823: Булгарин Ф., *Рец, на: Grecz M., Rys historyczny literatury rosyjskiej, Warszawa 1823*, „Северный архив” 1923, Ч. VII, № 18, с. 401–416.
- ВЛАДИМИРОВ 1888: Владимиров П. В., *Доктор Франциск Скорина. Его переводы, печатные издания и язык*, Санкт-Петербург 1888.
- ЖУРАЎСКІ А. І., Ліндэ (*Linde*) Самуэль Багуміл, [у:] *Франціск Скарына і яго час. Энцыклапедычны даведнік*, Мінск 1988, с. 396.
- ЖУРАЎСКІ 1989: Жураўскі А. І., *Мова Статута*, [у:] *Статут Вялікага Княства Літоўскага. 1588. Тэксты. Даведнік. Каментары*, Мінск 1989, с. 502–506.
- КАРСКІЙ 2006: Карский Е. Ф., *Белорусы*, Том 1, *Введение в изучение языка и народной словесности*, Минск 2006, 656 с.
- КАХАНОЎСКІ 1994: Каханоўскі Г., *Краязнаўства і мова*, [у:] *Беларуская мова. Энцыклапедыя*, Мінск 1994, с. 271–272.
- КРЫВІЦКІ 2003: Крывіцкі А. А., *Дыялекталогія беларускай мовы*, Мінск 2003.
- ЛЕЎЧЫК 1996: Леўчык Ян, *225 гадоў з днія нараджэння С. Б. Ліндэ (1771–1847)*, вядомага польскага лексікографа, даследчыка беларускай мовы, „Наш край” 1996, 24 красавіка.
- ЛІНДЕ 1816: Лінде С. Б., *О российской литературе*, „Вестник Европы” 1816, Ч. ХС, № 22, с. 110–136; № 23/24, с. 230–254.
- НЕМІРОЎСКІ 1988: Неміроўскі Я. Л., *Бантке (Bandtkie) Ежы Самуэль, [у:] Франціск Скарына і яго час. Энцыклапедычны даведнік*, Мінск, с. 254.
- ПЫПИН 1892: Пыпин А. Н., *История русской этнографии*, Т. IV, *Белоруссия и Сибирь*, СПб. 1892.
- СОКАЛ 1989: Сокал С. Ф., *Гісторыяграфія Статута*, [у:] *Статут Вялікага Княства Літоўскага. 1588. Тэксты. Даведнік. Каментары*, Мінск 1989, с. 475–476.
- ЦЕРАШКОВІЧ П. У., Чаквін І. У., *Беларусы*, [у:] *Энцыклапедыя гісторыі Беларусі*, Т. 1, Мінск 1993, с. 464–481.
- ШАКУН 1995: Шакун Л. М., *Гісторыя беларускага мовазнаўства*, Мінск 1995.
- ЭСБМ 1: *Этымалагічны слоўнік беларускай мовы*, Т. 1, Мінск 1978.
- BLAŽEJEWICZ 1981: Błażejewicz O., *Warszawski okres działalności Lindego, „Prace filologiczne”*, Т. XXX, Warszawa 1981, с. 35–47.
- HRABEC S., Peplowski F., *Wiadomości o autorach i dziełach cytowanych w słowniku Lindego*, Warszawa 1963.
- KURZOWA Z., *Polszczyzna Lwowa i kresów południowo-wschodnich do 1939 roku*, Warszawa-Kraków 1985.
- LEWASZKIEWICZ 1980: Lewaszkiewicz T., *Panslawistyczne osobliwości leksykalne Samuela Bogumiła Lindego i jego projekt*, Wrocław [etc.] 1980.

LEWASZKIEWICZ 1981: Lewaszkiewicz T., *Słowiańskie materiały leksykalne w Słowniku języka polskiego Samuela Bogumiła Lindego* (źródła – statystyka – zasady wprowadzania leksyki do artykułów hasłowych), „Prace filologiczne”, T. XXX, Warszawa 1981, s. 125–142.

LINDE 1815–1816: Linde S. B., *O literaturze słowiańsko-rosyjskiej*, „Pamiętnik Warszawski” 1815, T. II, № 8, s. 411–428; T. III, № 9, s. 14–34; № 10, s. 133–150; № 11, s. 277–298. 1816, T. IV, № 13, s. 3–21; № 15, s. 285–296; T. V, № 17, s. 3–21; № 18, s. 125–144.

LINDE 1816: Linde S. B., *O Statucie litewskim ruskim językiem i drukiem wydanym wiadomość*, Warszawa 1816.

LINDE 1823: Linde, *Przedmowa polskiego wydawcy*, [w:] Grecz M., *Rys historyczny literatury rosyjskiej*, Warszawa 1823, s. I–XXX.

MATUSZCZYK 1994: Matuszczyk B., *Archaizmy leksykalne w Słowniku języka polskiego S. B. Lindego w świetle geografii wyrazowej*, [w:] Polszczyzna dawną i współczesną, Toruń 1994, s. 75–82.

MATUSZCZYK 1998: Matuszczyk B., *W sprawie koncepcji Słownika języka polskiego Samuila Bogumiła Lindego*, „Język polski” LXXVIII, 1998, zesz. 1–2, s. 98–103.

MICHALSKI 1981: Michalski J., *Działalność Lindego na tle ówczesnego życia kulturalnego*, „Prace filologiczne”, T. XXX, Warszawa 1981, s. 15–22.

OLECHNOWICZ 1986: Olechnowicz M., *Polscy badacze folkloru i języka białoruskiego w XIX wieku*, Łódź 1986.

PTASZYK 1992: Ptasiak M., *Kalendarz życia i twórczości S. B. Lindego*, Wrocław 1992.

PTASZYK 1983: Ptasiak M., *Prospekty Słownika polskiego wyrazów zadawnionych i teraz używanych Samuela Bogumiła Lindego z 1797 r.*, „Ze skarbcia kultury”, Zesz. 38, Wrocław [etc.] 1983, s. 133–164.

Rys polskiego słownika J.P. Linde po wyjściu całego dzieła na powszechny widok, Wilno 1822, 211 s.

WALCZAK 2003: Walczak B., *Wyrazy gwarowe w słownikach języka polskiego (Historia, stan obecny, postulaty)*, [y:] *Gwary dziś. 2. Regionalne słowniki i atlasy gwarowe*, pod red. J. Sierociuka, Poznań 2003, s. 35–43.

